

ГРОДЗЕНСКІ ГАРАДСКІ ВЫКАНАУЧЫ КАМІТЭТ

ГРОДЗЕНСКІ ГАРАДСКІ САВЕТ ДЭПУТАТАЎ

ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ  
НАЦЫЯНАЛЬнай АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ  
«ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ  
ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ»

Факультэт гісторыі  
і сацыялогіі

Кафедра гісторыі  
Беларусі

# А П Р А Г Р А М А

МІЖНАРОДНАЙ  
НАВУКОВАЙ  
КАНФЕРЭНЦЫІ

10-11 красавіка 2008 г.

Гродна

Рэспубліка  
Беларусь

ГРОДНА І  
ГРОДЗЕНЦЫ:  
ДЗЕВЯЦЬ  
СТАГОДДЗЯЎ  
ГІСТОРЫІ

(да 880-годдзя горада)



Гродна 2008

## АРГАНІЗАЦЫЙНЫ КАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ

### Сустаршыні:

*Сенчанкова І.П.* – намеснік старшыні Гродзенскага гарвыканкама;

*Даніловіч В.В.* – намеснік дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі па навуковай рабоце, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

*Бейцюк Ю.Р.* – прарэктар па навуковай рабоце і інавацыях УА «ГрДУ імя Янкі Купалы», кандыдат тэхнічных навук, дацэнт;

*Крэнь І.П.* – загадчык кафедры гісторыі Беларусі УА «ГрДУ імя Янкі Купалы», кандыдат гістарычных навук, прафесар, Заслужаны работнік адукацыі РБ.

### Члены аргкамітэта:

*Дубавец С.У.* – начальнік ідэалагічнага аддзела Гродзенскага гарвыканкама;

*Ярмусік Э.С.* – дэкан факультэта гісторыі і сацыялогіі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

*Белазаровіч В.А.* – нам. дэкана факультэта гісторыі і сацыялогіі па навук. працы, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

*Марозава С.В.* – нам. загадчыка кафедры па навук. працы, доктар гістарычных навук, прафесар;

*Амелька С.У.* – нам. дэкана факультэта гісторыі і сацыялогіі па выхаваўчай працы, кандыдат гістарычных навук;

*Соркіна І.В.* – кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

*Загідулін А.М.* – кандыдат гістарычных навук;

*Кітурка І.Ф.* – нам. дэкана факультэта бесперапыннай адукацыі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

*Швед В.В.* – загадчык кафедры беларускай культуры і рэгіянальнага турызму, доктар гістарычных навук, прафесар.

## ДА ВЕДАМА ЁДЗЕЛЬНІКАЎ КАНФЕРЭНЦЫІ

Канферэнцыя адбудзецца 10-11 красавіка 2008 года ў Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы (вучэбны корпус філалагічнага факультэта, вул. Леніна, 32).

Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі будзе праводзіцца 10 красавіка з 8.30 да 9.30 па адрасу: вул. Леніна, 32, вестыбюль.

*Тэлефон для даведак: 77 – 06 – 13.*

## ПАРАДАК РАБОТЫ КАНФЕРЭНЦЫІ

### **10 красавіка 2008 года**

9.30 – 13.00 – адкрыццё канферэнцыі, пленарнае пасяджэнне

13.00 – 14.00 – перапынак на абед

14.00 – 19.00 – праца секцый

### **11 красавіка 2008 года**

9.30 – 11.00 – «круглы стол», падвядзенне вынікаў канферэнцыі

11.00 – экскурсія па старому Гродна

## РЭГЛАМЕНТ

Даклады на пленарным пасяджэнні – да 30 хвілін.

Даклады і паведамленні на секцыях – да 10 хвілін.

Голас у дыскусіі – да 3 хвілін.

## ДА ЁВАГІ ЁДЗЕЛЬНІКАЎ КАНФЕРЭНЦЫІ

1. *Просім своечасова паклапаціцца аб набыцці білета на зваротны шлях.*

2. *Просім аформіць камандзіровачныя пасведчанні.*

10 красавіка 2008 года

## **Адкрыццё канферэнцыі**

*Сенчанкова І.П.* – намеснік старшыні Гродзенскага гарвыканкама.

### **Прывітальнае слова**

1. *Антоненка А.Г.* – старшыня Гродзенскага гарвыканкама.

2. *Каваленя А.А.* – дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар.

**Уручэнне прывітальнага адраса  
ўдзельнікам канферэнцыі  
ад Гродзенскага гарадскога  
выканаўчага камітэта і Гродзенскага  
гарадскога Савета Дэпутатаў**

### **ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ**

1. Гродна і гродзенцам – 880 гадоў: гістарычныя, грамадска-палітычныя, сацыяльна-эканамічныя і культуралагічныя вехі развіцця.

*Крэнь І.П.*, кандыдат гістарычных навук, прафесар (г.Гродна).

2. Гродна ў еўрапейскай палітычнай і цывілізацыйнай прасторы XII – XIX стагоддзяў.

*Марозава С.В.*, доктар гістарычных навук, прафесар (г.Гродна).

3. Актуальныя праблемы гісторыі г.Гродна.

*Касцюк М.П.*, доктар гістарычных навук, прафесар, акадэмік НАН Беларусі (г.Мінск).

4. Гісторыя Гродна і сучаснасць: аб прыкладным характары гістарычных даследаванняў.

*Гардзееў Ю.Ю.*, доктар гісторыі (г.Кракаў).

5. Grodno – Białystok w XIX – XX wieku. Wzajemne związki i problemy.

*Adam Cz. Dobroński*, profesor, doktor habilitowany (Białystok).

6. Ідэя беларускай дзяржаўнасці ў праграмах палітычных партый і спробы яе рэалізацыі (1900 – 1917).

*Сташкевіч М.С., доктар гістарычных навук, прафесар (г.Мінск).*

7. Гродна ў гады Другой сусветнай вайны.

*Літвін А.М., доктар гістарычных навук, прафесар (г.Мінск).*

8. Стварэнне і дзейнасць УУС г.Гродна.

*Жданкін А.І., намеснік начальніка аддзела кадраў УУС Гродзенскага аблвыканкама, падпалкоўнік міліцыі (г.Гродна).*

9. Гродна ў пачатку ХХІ стагоддзя.

*Сенчанкова І.П., намеснік старшыні Гродзенскага гарвыканкама.*

10. Перспектывы горадабудаўніцтва Гродна.

*Анісімаў У., галоўны архітэктар Гродна (г.Гродна).*

**15.30 – 19.30 – праца секцый**

### **Секцыя 1**

### **ГІСТАРЫЯГРАФІЯ І КРЫНІЦАЗНАЎСТВА**

**Кіраўнікі:** *Стралец М.В., доктар гістарычных навук, прафесар;*

*Коўкель І.І., кандыдат гістарычных навук, прафесар.*

**Сакратар:** *Ягнешка Н.Л.*

1. Современная гродненская историческая школа.

*Стралец М.В., доктар гістарычных навук, прафесар (г.Брэст).*

2. Гродна: гістарыяграфічны агляд.

*Коўкель І.І., кандыдат гістарычных навук, прафесар (г.Гродна).*

3. Гродна ў «Літоўскім апісанні шляхоў» канца XIV ст.

*Сагановіч Г.М., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Вільнюс).*

4. Гродна і Гродзеншчына ў працах гісторыкаў-заходнерусістаў.  
*Літвінскі А.У., кандыдат гістарычных навук (г.Баранавічы).*
5. История православной церкви в исследованиях историков Гродно и Гродненщины (XIX – начала XX вв.).  
*Караў Д.У., доктар гістарычных навук, прафесар (г.Гродна).*
6. Гродна на шляхах замежных падарожнікаў XVI ст.  
*Белазаровіч В.А., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Гродна).*
7. Адам Киркор о деятельности Антония Тизенгауза в г.Гродно.  
*Працэнка В.Э., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Гродна).*
8. Гродна ў мемуарнай літаратуры першай паловы XIX ст.  
*Ярашук М.В., аспірант ГрДУ імя Я.Купалы (г.Гродна).*
9. Гродно в дневниках Марии Домбровской и Зофьи Налковской.  
*Хлістоўская І.С., выкладчык кафедры польскай філалогіі ГрДУ імя Я.Купалы (г.Гродна).*
10. Гродна і Гродзеншчына ў творчасці Элізы Ажэшкі.  
*Грынько М.У., магістр гуманітарных навук (г.Гродна).*
11. Развіццё перыядычнага друку ў Гродне ў 20 – 30-я гады XX ст.  
*Пяткевіч А.М., кандыдат філалагічных навук, прафесар (г.Гродна).*
12. Польские периодические издания в г.Гродно (1921 – 1939 гг.): к вопросу об актуальности проблемы.  
*Сарока П.В., студэнт ГрДУ імя Я.Купалы (г.Гродна).*

13. Эпітафія як фальклорны жанр гарадской культуры Гродна.

*Піваварчык І.В., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Гродна).*

14. Гістарычная адукацыя ў Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Я.Купалы ў 1991 – 2005 гг.: гістарыяграфія і крыніцы.

*Ягнешка Н.Л., аспірант ГрДУ імя Я.Купалы (г.Гродна).*

15. Фонд Спізняў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі ў Гродна: агляд крыніц.

*Каляга А.У., выкладчык кафедры гісторыі Беларусі ГрДУ імя Я.Купалы (г.Гродна).*

16. Легенды старажытнага Гродна (гісторыка-краязнаўчы агляд).

*Фіронава, А.А., Ісаеў І.Ю., студэнты ГрДУ імя Я.Купалы (г.Гродна).*

## Секцыя 2

### АРХЕАЛОГІЯ, САЦЫЯТАПАГРАФІЯ, АРХІТЭКТУРА, УРБАНАНІМІКА, ГЕРАЛЬДЫКА

**Кіраўнікі:** *Піваварчык С.А., кандыдат гістарычных навук, дацэнт;*

*Семянчук Г.М., кандыдат гістарычных навук, дацэнт.*

**Сакратар:** *Ганчарук В.В.*

1. История и результаты археологических исследований Гродно.

*Дабрыян А.А., выкладчык кафедры археалогіі, этналогіі і дапаможных гістарычных дысцыплін ГрДУ імя Я.Купалы (г.Гродна).*

2. Археалагічныя даследаванні ў зоне будаўніцтва Гродзенскай ГЭС: папярэднія вынікі, значэнне, планы на будучае.

*Лакіза В.Л., кандыдат гістарычных навук (г.Мінск).*

3. Археалагічнае вивучэнне помнікаў пратэстантызму Гродна і Гродзеншчыны.

*Аляксееў С.Л., Астроўскі А.Г., студэнты  
ГрДУ імя Я.Купалы (г.Гродна).*

4. К вопросу о формировании гродненской архитектурной школы в XII в.

*Іўшына В.В., студэнтка (г.Гродна).*

5. Да пытання аб рэканструкцыі Каложскай (Барыса-Глебскай) царквы ў Гродне.

*Трусаў І.Г., гісторык архітэктуры (г.Гродна).*

6. Праблема рэстаўрацыі гродзенскіх кара-  
леўскіх палацаў.

*Кітурка Ю.В., кандыдат гістарычных навук,  
дырэктар ГДГАМ (г.Гродна).*

7. Палац Радзівілаў у Гродне ў святле гіста-  
рычных і археалагічных крыніцаў.

*Семянчук Г.М., кандыдат гістарычных навук,  
дацэнт (г.Гродна).*

8. Гродзенскі манетны скарб з раскопак па  
вуліцы Вялікая Траецкая.

*Крайнева І.А., старшы навуковы супрацоўнік  
ГДГАМ (г.Гродна);*

*Семянчук Г.М., кандыдат гістарычных навук,  
дацэнт (г.Гродна).*

9. Геральдыка гродзенскіх мяшчан у XVII –  
XVIII стст.

*Шаланда А.І., кандыдат гістарычных навук  
(г.Мінск).*

10. Новые данные о детинце Новогрудка в  
свете археологических исследований 1991 –  
1992 гг.

*Бубенька Т.С., кандыдат гістарычных навук,  
дацэнт (г.Віцебск).*

11. Верхнее Понемонье в этногенезе восточ-  
ных славян.

*Жлоба С.П., старшы выкладчык БрДУ  
(г. Брэст).*

12. История городских башенных часов: часы  
Фарного костёла в Гродно.

*Ганчарук В.В., студэнт ГрДУ імя Я.Купалы  
(г.Гродна).*



13. «Швейцарская долина»: история и современность.

*Івашчанка Н.А., кандыдат гістарычных навук (г.Гродна).*

14. Воссоздание долокационной планировочной структуры Гродно.

*Кішык Ю.М. (г.Мінск).*

15. Карты і планы Гродна XVIII – XX стст. з калекцыі Гродзенскага гісторыка-археалагічнага музея.

*Мась В.А., навуковы супрацоўнік ГДГАМ (г.Гродна).*

16. Архитекторы и строители губернского Гродно XIX в.

*Фёдараў І.А., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Гродна).*

17. Военные инженеры – строители Гродненской крепости.

*Піваварчык С.А., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Гродна).*

18. Справа аховы помнікаў архітэктуры г.Гродна за часамі Расійскай імперыі (1795 – 1917).

*Каралёў П.А., аспірант (г.Мінск).*

19. Праблема захавання гісторыка-культурнага ландшафту ў кантэксце урбаністычнага развіцця Гродна.

*Чарнякевіч А.М., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Гродна).*

20. Развіццё урбананіміі Гродна і Мінска на сучасным этапе (параўнаўчы аналіз).

*Сацукевіч І.І., асістэнт кафедры эканамічнай гісторыі БДЭУ (г.Мінск).*

### Секцыя 3

#### САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ

**Кіраўнікі:** *Кітурка І.Ф., кандыдат гістарычных навук, дацэнт;*

*Голубеў В.Ф., кандыдат гістарычных навук, дацэнт.*

**Сакратар:** *Амельяновіч Н.С.*

1. Гродна і воласць у XVII ст.  
*Голубеў В.Ф., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Мінск).*
2. Ю.Маркевіч і гарадзенская школа мернікаў у другой палове XVIII ст.  
*Кітурка І.Ф., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Гродна).*
3. Неманский водный путь и речной порт в Гродно (конец XVIII – начало XX в.).  
*Кіштымаў А.Л., кандыдат гістарычных навук (г.Мінск).*
4. Мясцэчка Лунна Гродзенскага павета ў XVI – XVIII ст.  
*Белазаровіч В.А., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Гродна).*
5. Арганізацыя гандлю ў г.Гродне (першая палова XIX ст.).  
*Вайцешчык Г.С., магістрант (г.Гродна).*
6. Гродненский приказ общественного призрения – первый губернский банк (1805 – 1859).  
*Грузіцкі Ю.Л. (г.Мінск).*
7. Развитие кредитно-банковских учреждений губернского города Гродно в конце XIX – начале XX века.  
*Баюра А.М., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Брэст).*
8. Деятельность Гродненского благотворительного общества в XIX веке.  
*Улейчык Н.Л., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Гродна);*  
*Лаўрушка В.С., студэнт (г.Гродна).*
9. Деятельность благотворительного общества при Фарном костёле в Гродно в начале XX века.  
*Паўшок А.У., аспірант (г.Гродна).*
10. Из истории железнодорожного строительства в Гродненской губернии в 60 – 70-е гг. XIX в.  
*Жыхараў С.Б., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Гомель).*

11. *Фабрично-заводская промышленность г.Гродно в 80 – 90-е годы XIX в.*  
*Амельянович Н.С., магiстрант (г.Гродна).*
12. *Губернскi Гродна ў люстэрку беларускага мястэчка (Гродна – Крынкі).*  
*Карнялюк В.Р., кандыдат гiстарычных навук, дацэнт (г.Гродна).*
13. *Насаджэнне вайсковага асаднiцтва на землях Гродзеншчыны ў 1921 – 1939 гг.*  
*Гарматны В.П., магiстр гiстарычных навук (г.Баранавiчы).*
14. *Укрепление транспортного потенциала Гродно (1944 – 1991 гг.).*  
*Цiмафееў Р.У., кандыдат гiстарычных навук, дацэнт (г.Вiцебск).*
15. *Гродненщина в системе международных экономических отношений в 2002 – 2006 гг.*  
*Соркiн С.Л., кандыдат эканамiчных навук, дацэнт (г.Гродна).*
16. *Вехи истории ОАО «Гродно – Азот».*  
*Крыпень Г.А., магiстрант (г.Гродна).*
17. *История пожарной службы на Гродненщине.*  
*Шатуноў С.Б., навуковы супрацоўнiк Навукова-практычнага цэнтра Гродзенскага абласнога ўпраўлення МНС РБ;*  
*Сташэўскi Я.В., начальнiк Навукова-практычнага цэнтра Гродзенскага абласнога ўпраўлення МНС РБ;*  
*Ярашук П.В., вядучы навуковы супрацоўнiк Навукова-практычнага цэнтра Гродзенскага абласнога ўпраўлення МНС РБ.*
18. *История деятельности МЧС Республики Беларусь в Гродненской области.*  
*Шатуноў С.Б., навуковы супрацоўнiк Навукова-практычнага цэнтра Гродзенскага абласнога ўпраўлення МНС РБ;*  
*Сташэўскi Я.В., начальнiк Навукова-практычнага цэнтра Гродзенскага абласнога ўпраўлення МНС РБ;*

*Ярашук П.В., вядучы навуковы супрацоўнік  
Навукова-практычнага цэнтра Гродзенскага  
абласнога ўпраўлення МНС РБ.*

19. Социальная политика государства по защите инвалидов в Гродненской области (на примере 1990-х годов)

*Венгер Ю.И. (г.Віцебск).*

#### Секцыя 4

### ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ

**Кіраўнікі:** *Галубовіч В.У., кандыдат гістарычных навук, дацэнт;*

*Данскіх С.У., кандыдат культуралогіі, дацэнт.*

**Сакратар:** *Марозаў С.П.*

1. Пытанне арганізацыі абароны ВКЛ на гродзенскіх соймах 1566 – 1567 і 1568 гадоў.

*Янушкевіч А.М., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Мінск).*

2. Пастулаты гродзенскай шляхты на сойм 1646 г.

*Галубовіч В.У., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Гродна).*

3. Гродзенскія элекцыйныя соймікі ў другой палове XVI – XVII ст.

*Радаман А.А., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Мінск).*

4. Сеймы Рэчы Паспалітай у Гродне (1678 – 1793 гг.)

*Швед В.В., доктар гістарычных навук, прафесар (г.Гродна).*

5. Гродзенскі сейм 1793: дзейнасць апазіцыі.

*Марозаў С.П., магістрант (г.Гродна).*

6. Гродна і Гродзенскі павет у падзеях інтэрвенцыі 1792 г.

*Данскіх С.У., кандыдат культуралогіі, дацэнт (г.Гродна).*

7. Состояние западной границы Российской империи в районе г.Гродно накануне войны 1812 г.

*Сухоцкая В.Ф., студэнтка (г.Гродна).*

8. Гродзенская паўстанцкая арганізацыя ў першай палове 60-х гадоў XIX ст.  
*Іванчук Б.М., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Гродна).*
9. Дзейнасць М.М. Мураўёва на пасадзе гродзенскага губернатара.  
*Радзюк А.Р., кандыдат гістарычных навук (г.Гродна).*
10. Гродна падчас руска-японскай вайны 1904 – 1905 гг.  
*Стурэйка С.А., магістрант (г.Мінск).*
11. Грамадска-палітычнае жыццё г.Гродна ў 1905 – 1907 гг.  
*Паўлючэнка Н.У., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Гродна).*
12. Гродзенскі дваранскі дэпутацкі сход: гісторыя і дзейнасць.  
*Амелька С.У., кандыдат гістарычных навук (г.Гродна).*
13. Мясцовыя органы дзяржаўнага кіравання і самакіравання ў Гродзенскім павеце (1919 – 1939 гг.).  
*Борка А.І., кандыдат гістарычных навук (г.Гродна).*
14. 3 гісторыі Гродзенскай арганізацыі БСР-Г 1925 – 1927 гг.  
*Чарнякевіч А.М., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Гродна).*
15. Дзейнасць мопраўскіх арганізацый на Гродзеншчыне 1924 – 1939 гг.  
*Лугачова Т.А., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Гродна).*
16. Трывожная гродзенская восень 1939 года.  
*Васілючак М.В., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Гродна).*
17. Бежанцы ў Гродне (1939 – 1940 гг.).  
*Петраўскас М.А., студэнт (г.Гродна).*
18. Беженцы из Польшы на Гродненшчыне (сентябрь 1939 – июнь 1941 гг.).

*Талочка Д.М., кандыдат гістарычных навук (г.Гомель).*

19. Гродно и Гродненщина как один из очагов антисоветизма в западнобелорусском школьничестве (1939 – 1941).

*Трафімчык А.В., кандыдат гістарычных навук.*

20. Niektóre uwagi na temat zmiany struktury kadry urzędniczej inteligencji w Grodnie (1944 – 1953).

*Шумскі Я., доктар гісторыі (г.Варшава).*

21. Дзейнасць Беларусі, у тым ліку ўстаноў Гродзеншчыны, у ААН і ЮНЭСКА (1919 – 2007).

*Грэсь М.М., студэнт (г.Гродна).*

## Секцыя 5

### НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ, КАНФЕСІЯНАЛЬНЫЯ І КУЛЬТУРНЫЯ ПРАЦЭСЫ

**Кіраўнікі:** *Навіцкі У.І., доктар гістарычных навук, прафесар;*

*Сяльверстава С.Я., доктар гістарычных навук, дацэнт.*

**Сакратар:** *Макрушыч А.М.*

1. Роля Гродна ў культурным жыцці беларускіх земляў у апошняй чвэрці XVIII ст.

*Сяльверстава С.Я., доктар гістарычных навук, дацэнт, прафесар кафедры археалогіі, этналогіі і дапаможных гістарычных дысцыплін ГрДУ імя Я.Купалы (г.Гродна).*

2. Парады Я.Э.Жылібера Антонію Тызенгаўзу ў справе арганізацыі школ Гарадніцы.

*Парфененка В.В., магістр тэалогіі (г.Гродна).*

3. Гравюры заходнееўрапейскіх мастакоў як пратографы роспісаў гарадзенскіх касцёлаў.

*Флікоп Г.А., магістрант ЕДУ (г.Вільня).*

4. Дзейнасць гродзенскіх аптэкараў-езуітаў.

*Ткачова В.А., навуковы супрацоўнік НВК «Біятэст» аптэка-музей (г.Гродна).*

5. Конфессиональный состав населения города Гродно во второй половине XIX – начале XX в.

*Лінкевіч В.М., кандыдат гістарычных навук (г.Гродна).*

6. Школьная сеть г.Гродно во второй половине XIX – начале XX в.: динамика развития.

*Ступакевіч М.А., кандыдат гістарычных навук (г.Гродна).*

7. Музыкальная жизнь Гродненщины во второй половине XIX в.

*Лябецкі У.С. (г.Гродна).*

8. Гродна ў сістэме нацыянальных каштоўнасцей беларускай культуры.

*Мазько Э.А., кандыдат гістарычных навук (г.Гродна).*

9. Национально-возрожденческая мысль в межвоенное двадцатилетие (1920 – 1939 гг.).

*Гліна В.М., кандыдат філасофскіх навук, дацэнт (г.Гродна).*

10. Гродна і Гродзеншчына ў 20 – 30-я гг. XX ст.

*Загідулін А.М., кандыдат гістарычных навук (г.Гродна).*

11. Лютеранская кирха в Гродно как символ белорусской толерантности.

*Бурая Н.М., студэнтка (г.Гродна).*

12. Биритуализм как один из проектов возрождения унии в Западной Беларуси.

*Свірыд А.М., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Брэст).*

13. Тэатральнае і музычнае жыццё г.Гродна (1939 – 1941 гг.).

*Батура Н.В., магістр гуманітарных навук (г.Гродна).*

14. Особенности национальной и религиозной политики немцев в период оккупации Гродно (1941 – 1944 гг.).

*Ярмусік Э.С., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Гродна).*

15. Станаўленне і развіццё вышэйшай адукацыі ў Гродне.  
*Габрусевіч С.А., кандыдат філасофскіх навук, прафесар (г.Гродна).*
16. Связи и контакты Гродненского государственного университета имени Янки Купалы с научными учреждениями Великобритании.  
*Каралёнак Л.Р., кандыдат гістарычных навук (г.Гродна).*
17. Гродненский государственный университет имени Янки Купалы и Государственная академия славянской культуры: перспективы сотрудничества.  
*Запека А.А., кандыдат філасофскіх навук, прафесар (г.Масква).*
18. Гродна як цэнтр рымска-каталіцкай царквы на Беларусі (1945 – 1990 гг.).  
*Навіцкі У.І., доктар гістарычных навук, прафесар (г.Мінск).*
19. Гродзенская праваслаўная епархія ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст.  
*Сілава С.У., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Гродна).*
20. Структурные особенности национального состава населения Гродненской области.  
*Лін Д.Р., доктар тэхнічных навук, прафесар (г.Гомель).*
21. Польское население г.Гродно после Второй мировой войны: некоторые аспекты историко-демографического образа.  
*Кручкоўскі Т.Т., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Гродна).*
22. Государственная поддержка этнокультурного развития национальных меньшинств в г.Гродно (1991 – 2006 гг.).  
*Макрушыч А.М., аспірант ГрДУ імя Я.Купалы (г.Гродна).*
23. Гродненщина: основные направления этнической политики.  
*Жаўняровіч Т.І., аспірант БДПУ (г.Мінск).*



24. Развіццё польскай культуры на Гродзеншчыне (канец 1980-х – 2007 гг.).

*Рабовіч М., студэнт (г.Гродна).*

25. Сучасны ліцэй у гісторыі адукацыі горада Гродна.

*Ільіна Т.А., намеснік дырэктара ліцэя № 1 (г.Гродна).*

26. Стан і перспектывы развіцця школьных музеяў г.Гродна.

*Страх І.Э., студэнтка (г.Гродна).*

## **Секцыя 6 ПОСТАЦІ Ў ГІСТОРЫІ ГРОДНА**

**Кіраўнікі:** *Карзенка Г.У., доктар гістарычных навук;*

*Самусік А.Ф., кандыдат гістарычных навук, дацэнт.*

**Сакратар:** *Занеўскі С.В.*

1. Уроженцы Гродненшчыны в научной элите Беларусі: опыт системного анализа.

*Зяньковіч Ю.В., малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАНБ (г.Мінск);*

*Карзенка Г.У., доктар гістарычных навук (г.Мінск).*

2. Гісторыя прыродазнаўства і матэматыкі ў постацях выдатных ураджэнцаў Гродзеншчыны.

*Галоненка В.А., старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАНБ (г.Мінск);*

*Карзенка Г.У., доктар гістарычных навук (г.Мінск).*

3. Тэадор Трыплін і Гродна.

*Каляга А.У., выкладчык кафедры гісторыі Беларусі ГрДУ імя Я.Купалы (г.Гродна).*

4. Знакаміты заолаг В.М. Беклямішаў – ураджэнец горада Гродна.

*Рыжая А.В., старшы выкладчык кафедры заалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл ГрДУ імя Я.Купалы (г.Гродна).*

5. Бона Сфорца: королева, реформатор, політик.

*Скюттэ Д.М., выкладчык ПУА «БІП – Інстытут правазнаўства» (г.Гродна).*

6. Граф Міхаіл Валицкі – айчынны калекцыянер і мецэнат канца XVIII – першай чвэрці XIX ст.

*Самусік А.Ф., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Мінск).*

7. Шляхетскі род Валицкіх в історыі Гродно (конец XVIII – начало XX вв.).

*Занеўскі С.В., магістрант (г.Гродна).*

8. Барысаглебскі ігумен Ігнат Кульчынскі.

*айцец Андрэй Крот (г.Гродна).*

9. Римско-католический дуумвират в г.Гродно: протывостояние И.Малышевича и Б.Заусцинского.

*Ганчар А.І., асістэнт кафедры эканомікі ГрДУ (г.Гродна).*

10. Архиепископ Гродненский Михаил Ермаков (1862 – 1929): новые штрихи к биографии.

*Чарапіца В.М., кандыдат гістарычных навук, прафесар (г.Гродна).*

11. Браніслаў Ржэўскі: дзейнасць і грамадска-палітычныя погляды.

*Напрэенка С.А., аспірант (г.Мінск).*

12. Депутаты от Гродненской губернии в III Государственной Думе.

*Галавач А.І., аспірант (г.Магілёў).*

13. Депутаты-трудовики от Гродненской губернии в I Государственной Думе.

*Мельнікава А.С., аспірант (г.Магілёў).*

14. Гродзенскі карэспандэнт М.В.Доўнар-Запольскага Павел Дзямідовіч.

*Лебедзева В.М. (г.Гомель).*

15. Кс. Уладзіслаў Талочка – беларускі грамадскі дзеяч, гісторык, публіцыст.

*Трацяк І.І., кандыдат культуралогіі, дацэнт (г.Гродна).*

16. Юзаф Ядкоўскі і культурнае жыццё Гродна ў міжваенны перыяд.

*Марза Г.В., студэнтка (г.Гродна).*

17. Ігнат Кулакоўскі як гісторык і краязнаўца Гродзеншчыны.

*Токць С.М., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г.Гродна).*

18. Александр Тальгейм и его «Муза».

*Івашчанка Н.А., кандыдат гістарычных навук (г.Гродна).*

19. Літаратурны Гродна.

*Бічэль-Загнетава Д.Я., паэтэса, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (г.Гродна).*

20. Данута Бічэль-Загнетава – слаўная падзвіжніца Гародні.

*Сабуць А.Э., кандыдат філалагічных навук, дацэнт (г.Гродна).*

21. Творчасць гарадзенскага празаіка Аляксея Карпюка.

*Петрушкевіч А.М., кандыдат філалагічных навук, дацэнт (г.Гродна).*

22. Дзіцячая паэзія гродзенскай паэткі Людмілы Кебіч.

*Руцкая А.В., Заслужаная настаўніца Беларусі, дацэнт кафедры беларускай літаратуры ГрДУ імя Я.Купалы (г.Гродна).*

23. Лінгвакраязнаўчы аспект (гістарычныя постаці Гродна) у фарміраванні маўленчай асобы студэнта.

*Шандроха Н.Э., кандыдат педагагічных навук, дацэнт кафедры беларускай мовы ГрДУ імя Я.Купалы (г.Гродна).*

24. Личность в истории библиотеки (на материале Гродненщины).

*Пажарыцкі М.Б., бібліятэкар навуковай бібліятэкі ГрДУ імя Я.Купалы (г.Гродна).*

25. Уроженцы Гродно на Афганской войне.

*Грыгор'ёў У.Я., студэнт ГрДУ імя Я.Купалы (г.Гродна).*

## Секцыя 7 ІУДАІКА

**Кіраўнікі:** *Сабалеўская В.А.*, кандыдат культуралогіі, дацэнт;

*Крывашэй Д.А.*, кандыдат гістарычных навук.

**Сакратар:** *Шчука В.Л.*

1. Евреи Гродно в контексте «еврейской политики» первой половины XIX в. Депутат Зундель Зонненберг и раввин Танхум бен-Гаон. *Мінкіна В.Ю.*, навуковы супрацоўнік Даследчага цэнтра «Пецяўбургская іудаіка» Еўрапейскага Універсітэта (г. Санкт-Пецяўбург).

2. Сінагогі і малітоўныя дамы Гродзенскай губерні XIX – пачатку XX ст. (гісторыка-архітэктурная характарыстыка).

*Пасюта Н.І.*, навуковы супрацоўнік ГДМГР (г. Гродна).

3. Источники по еврейской «женской истории» в фондах Национального исторического архива Беларуси в Гродно.

*Сабалеўская В.А.*, кандыдат культуралогіі, дацэнт (г. Гродна).

4. Яўрэі, рускія, палякі і беларусы г. Гродна паводле матэрыялаў Першага ўсеагульнага перапісу Расійскай імперыі 1897 г.

*Соркіна І.В.*, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г. Гродна).

5. Еврейские учебные заведения г. Гродно в XIX – начале XX в.

*Іванчык Н.А.*, студэнтка ГрДУ імя Я. Купалы (г. Гродна).

6. Общественно-политическая жизнь еврейского населения в г. Гродно в межвоенный период. *Шчука В.Л.*, аспірант (г. Гродна).

7. Некаторыя аспекты гісторыі нацыянальных меншасцей г. Гродна ў перыяд акупацыі 1941 – 1944 гг.

*Крывашэй Д.А.*, кандыдат гістарычных навук (г. Мінск).

8. Борьба узников Гродненского гетто.  
*Калацэй М.Я., кандыдат гістарычных навук,  
дацэнт (г.Гродна).*
9. Участие евреев в партизанском движении  
на территории Гродненщины в годы Великой  
Отечественной войны.  
*Калашнікава Н.Б., магістр паліталогіі  
(г.Гродна).*
10. Материалы по иудаике в фондах Гроднен-  
ского государственного музея истории религии.  
*Ляшчонак Н.І., навуковы супрацоўнік ГДМГР  
(г.Гродна).*
11. Матэрыялы па гісторыі яўрэяў у фондах  
Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археала-  
гічнага музея.  
*Казак Т.В, малодшы навуковы супрацоўнік  
ГДГАМ (г.Гродна).*
12. Гродненская еврейская община сегодня.  
*Кунцэвіч А.М., дырэктар грамадскага аб'яд-  
нання «Гродзенскі яўрэйскі абшчынны дом  
«Менора»» (г.Гродна).*
13. Аб дзейнасці грамады выхадцаў з Бела-  
русі ў Ізраілі.  
*Шавялёў Д.Л., кандыдат гістарычных навук  
(г.Мінск).*
14. Еврейский Гродно: к проблеме туристичес-  
кого освоения.  
*Занеўская А.В., студэнтка ГрДУ імя Я.Купа-  
лы (г.Гродна).*

### 11 красавіка 2008 года

**9.30 – 11.00**

#### **«Круглы стол», падвядзенне вынікаў канферэнцыі**

(аргкамітэт канферэнцыі, кіраўнікі секцый,  
удзельнікі канферэнцыі, усе жадаючыя)

**11.00 – экскурсія па старому Гродна**

Падпісана да друку 09.04.2008.  
Тыраж 150 экз. Заказ 75. ГрДУ.